

№

Балі 1

Рэчынъ
191№2
Пілкет
кошр.

Мне рэжа слых хлусьня прамоў траскотных,
Мне сълепіць вочы чырвань кумача,
Мне ўсё даўно абрыйдла, апрача
Маўклівай непрытомнасці самоты.

І ўсё ж калі б у цішыні дрымотай
Турыны рог прызыўна загучай
І на лязе узьнятага мяча
Запалымнелі водсъветы паходняй,

Я ўсе сумненыні адгарнуў бы разам,
І стаў пад белы съцяг з чырвоным пасам,
Пад бел-чырвона-белы вольны съцяг...

Чырвоны пас на белым тле Радзімы,
Ты клічаш нас за волі міг адзіны
Узьняцца і загінуць без разваг.

№3

Год таму назад народы Беларусі разам з народамі Расеі скінулі ярмо расейскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь; ія пытаючыся народу, ён кінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошніе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расейскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвішчаецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай. Самі народы Беларусі ў васобе Устаноўчага Сойму пастановіць аб будучых дзяржаўных звязях Беларусі. На моцы гэтага траціць сілу ўсе старыя дзяржаўная звязы, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берасці, што забівае на съмерць беларускі народ, дзелячы зямлю яго на часткі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў зносны з зацікаўленымі старанамі, прапануючы ім перагледзець туго часціну Берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць мірную ўмову з усімі ваявашымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абвіць усе землі, дзе жыве і мае лічбеннюю перавагу беларускі народ, а ласце: Магілёўшчыну, беларускія часці Меншчыны, Гродненшчыны (з Гродні, Беластокам і інш.), Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежных часціц суседніх губэрній, заселеных беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка зацівярджае ўсе тэя права і вольнасці грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаныя Устаўной Граматай ад 9 сакавіка 1918 року. Абвішчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры зьдзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі

Дана ў Менску-Беларускім 24 сакавіка 1918 року.

НАКІД СТРАТЭГII

Незалежная Беларусь — многім сёньня яна здаецца адкрыццём Амэрыкі, новым праектам дзяржаўнасці для недзяржаўнага народу, пачаткам пачатку... Гэта няслушнае ўяўленне. Няслушныя й адносіны да незалежнасці Беларусі некаторых сёньняшніх адраджэнцаў, якія ўяўляюць сябе першаадкрывальнікамі, тым самым выцягваючы э-пад ідэя нацыянальнага Адраджэння трывалы гістарычны грунт. 25 сакавіка 1918 году ідэя незалежнасці Беларусі ўпершыню была сформуляваная ў яе сучасным выглядзе. Але гэта толькі форма, акт, які мусіць стаць найвялікшым нацыянальным съятам беларусаў. Што тычыцца зъместу, дык мы мусім не абвішчаць, а пацівярджаць колішнюю беларускую дзяржаўнасць. На гэтай зямлі гэтыя людзі аднойчы ўжо збудавалі свой утульны дом. Іхні досьвед — трывалы падмурок наших сучасных дзеяй.

Мэтафара Беларусі ўжо увасобленая ў жыцьці. Беларусь жыве то па заходнім, то па ўсходнім часе, пры гэтым свой час не змяняючы. Гэта мэтафара стабільнасці для краіны з моцнай гаспадаркай, самастойнай палітыкай і раззвітай культурай. І гэта ж мэтафара надлому, разрыву, съмерці для краіны з разбуранай гаспадаркай, каляніяльнай адміністрацыяй, занягпадам культуры. Рызыкну дапусціць, што Беларусь ніколі не выберацца з гэтай яміны, не пазыбегне съмерці, не звязаўши парваныя ніткі ўласнага натуральнага гістарычнага раззвіцця. Зараз, у часе дэкамунізацыі, беларускія адраджэнцы шукаюць для Беларусі натуральных шляху ўніка раззвіцця ў досьведзе іншых краінаў, у наборы агульных дэмакратычных формул, а то і ў контрабальшавіцкіх разумовых канструкцыях — ад праціўнага. Але ўсё гэта толькі праекты, матэрыял і спосабы будаўніцтва. Мабыць, пачынаць ўсё ж трэба з грунту, з рэльефу, з мадэрнізацыі таго будынку, які ўжо стаіць на гэтай зямлі не адно стагодзьдзе. Інстытуты й мэханізмы жыцьцядзейнасці незалежнай Беларускай дзяржавы запачаткованыя й раззвітыя ў Палацкім княстве, у Вялікім княстве Літоўскім, у БНР. Усе гэтыя дзяржаўныя

утварэнні аднаго народа выраслы з адметнага съветапогляду гэтага народа, з мэнталітэту, з прыроднагістарычных умоваў яго існаванья. Адкінуць гэты досьвед — значыць, мець справу зь нейкім іншым народам, дакладней, зь негістарычным насельніцтвам познані тэрыторыі. Страна незалежнасці кожным зь беларускіх дзяржаўных утварэнняў — наш найпершы досьвед, без якога мы зноў рызыкуем намарна з'весці ўсе нашыя адраджэнскія намаганні. Гэта страта кожны раз мела зусім канкрэтныя прычыны. Многія з іх — суб'ектыўныя і, фігуральна кажучы, замест «мы» дазволілі сябе адлупчаваць» гаворым: «што зробіш, нас прыдышылі мацнейшыя».

Утварэнніе моцных эўрапейскіх нацыяў, якія сёньня выглядаюць здаровымі і перспектыўнымі, нязменна праходзіла праз выбар кожным народам адзінай, сваёй рэлігіі і сваёй сталай геапалітычнай арыентацыі. Сярод прыкметаў нацыі, якія мы ведаем са школы, — адзінства мовы, паходжаньня, тэрыторыі, гаспадаркі, — гэтых — адзінства рэлігіі і геапалітычнай арыентацыі — няма. Магчыма, яны б і не нагадалі пра сябе сёньня, калі б мы зусім ня скінулі іх з рахункаў. Праваслаўе і каталіцызм — дэльце рэлігіі беларусаў — ёсьць рэлігіі варожая паміж сабой. Тут закладзены той раскол нацыі, які меўся быць пераадолены ёю яшчэ ў сярэднявеччы, але... Ці ёсьць у нас сёньня нейкі стратэгічны праект пераадолення гэтага расколу? Няма. Прynamсі, канфесійныя сваркі, якія ўжо пачаліся ў адраджэнскім руху, съведчаць не пра набліжэнне да такога агульнага праекту, а пра ўсё больше разыходжанье пазыцыяў. Магчыма, адзінае карыснае для Беларусі выйсце канфесіяў у палітыку было знайдзенае ў Захадній Беларусі міжваеннага часу. Гэта супольная хадэцця (хрысьціанская дэмакратыя), дзе б у інтарэсах Беларускай дзяржавы дзеілі беларускія съяўтары ўсіх канфесіяў. У перспектыве, калі беларускі народ вернеца да паўнакроўнага рэлігійнага жыцьця, у яго

павінна быць адзіная царква. Каб зразумець важнасць геапалітычнай арыентацыі, трэба адмовіцца ад уяўлення, быццам наш регіён Эўропы канчаткова ў фармаваны. Сапраўды, Беларусь зараз зусім не гатовая да перагляду межаў, і найлепшае для нас сёньня — адстойваць прынцып іх непарушнасці. Але ўжо заўтра ўсё можа зрушыць зь месца. Адна толькі Віленшчына ўяўляе зь сябе прадмет вострага зацікаўлення СССР (як мажлівасць пакараць Летувіскую Рэспубліку за незалежнасць) і Польшчу (як традыцыйны цэнтар польская культуры). Бязь Вільні стравчае палюві свайго нацыянальна-гістарычнага патэнцыялу маленькая Летува. Бязь Вільні рызыкуюць ніколі больш не адрадзіцца Беларусь. Уявім, што Москва адпусціць Летуву з Саюзу ў межах, у якіх колісь гэтую Летуву ў Саюз анексавала паводле пакта Молатава-Рыбентропа. Польшча пакуль маўчиць. Но калі Москва прагоніць зь Вільні летувісаў, тады яна застанецца для Польшчы адзінным канкурэнтам. Москва да Вільні ня мае ніякага этнічнага, гістарычнага, культурнага дачынення. Апроч этнічных, усе права на Вільню ёсьць у Польшчы ствараецца зь Віленшчыны і Гродзеншчыны Польская ССР, якая зараз жа патрабуе далучэння да мэтраполі... Фантастыка? Магчыма, а магчыма, што заўтра ўсё гэта будзе выглядаць нерашучым прагнозам. Бо варта толькі пачацца перагляду межаў... Тады й Нямеччына загаворыць пра сваю мяжу з Польшчай, Украіна (якая зараз поўным ходам украйнізує беларуское Палесьсе) запатрабуе вярнуць межы берасцейскіе дамовы 1918 г. і пайшло, і паехала. Куды нам у гэтыя рысталішчы без сваёй палітыкі і без сваіх палітыкаў! А пакуль не пайшло, Беларусь, акцэнтуючы сваю палітыку на непарушнасці межаў, трэба выйсці з СССР. Трэба было... Яшчэ сёньня гэты Эўрапейскі край праўз незалежнасць можа захаваць сваю будучыню ў новай Эўропе. Мог бы...

(Працяг на стар. 3)

З КРОНІКІ ТЫХ ДЗЕН

Віленская беларуская газета ГОМАН дзень за днём асьвятляла падзеі ў Менску, дзе 25 сакавіка 1918 г. была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Сталася тое, чаго ўсім сэрцам сваім і ўсёй душою жадае здаўна съвідомы сваіх правоў і сваіх патрэб беларускі народ: у Менску, які за час вайны абярнуўся ў галоўны цэнтар беларускага нацыянальнага руху, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ў ноч з 24 на 25 сакавіка апавясьціла дзяржаўную незалежнасць Бацькаўшчыны. Рада БНР, выбраная Усебеларускім зыездам 30 сінегня 1917 г., разагіянам бальшавікамі, і дапоўненая членамі Беларускай Вайсковай Рады, земстваў, местаў і нацыянальных меншасцяў, — гэта першае правамочнае краёвае прадстаўніцтва Беларусі, гэта — «прадпартлімант» яе, ядыная ўстанова, якая можа прамаўляць ад імя ўсяго краю Беларускага... Цяпер Беларусь разарвала путы, каторымі была звязаная звыш 100 гадоў з чужой дзяржавай, і мае права сама — і толькі сама гаварыць за сябе. На пленарным паседжанні Рады, адкрытым старшынём яе І. Серадом а 5 гадзіне паабедзе 24 сакавіка, фракцыя Беларускай Сацыялістычнай Грамады пропанавала прыступіць да разгляду праекту незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Хаця проці гэтай пропановы была частка радных, якія лічылі яе несвойчасовай, аднак пры галасаванні за неадкладны разгляд пропановы выказалася пераважная большасць членоў Рады. Тады прыступілі да нарады аб справе незалежнасці, якая трывала да 5 гадзін раніцы 25 сакавіка. Пры наэлектрызаванай атмасфэры ў залі Рада вялікай перавагай галасоў ухваліла гэтую пастанову: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчае Рэспубліку незалежную і выдае стасоўную ўстаўную грамату». Мястовая група, складзеная з прадстаўнікоў небеларускага нацыянальнага, падала голас проці пастановы, але засталася

ся ў Радзе. Земцы ў колькасці 9 асоб заявілі аб сваім выхадзе. Ад падачы голасу ўстрымаліся прадстаўнікі злучанай жыдоўскай сацыялістычнай групы і «Поалей Ціон». Прыняцце пастановы Рады было спакана шумным і гарачым прывітаннем прысутніх у залі. І пры першых праменях сонца — гэтага вечнага сымвала жыцця і свабоды — раздаўся моцны дружны кліч: «Ніхай жыве незалежная вольная Беларусь!» На гэтым быў зроблены перапынак да 12 гадзін ў дзень 25 сакавіка. Пасля адкрыцця далейшай нарады быў прынятый тэкст устаўной граматы.

Рада БНР назначыла скліканье ўстаноўчага сіму Беларусі на 1 сінегня 1918 г. Падрыхтоўка выбараў даручана камісіі дзеля выпрацоўкі закона аб выбарах ва ўстаноўчы сім Беларускай Народнай Рэспублікі

*
На моцы пастановы Рады БНР з 12 і 14 красавіка ў склад Рады ўвайшлі ўсе члены Менскага Беларускага Прадстаўніцтва: Р. Скірмунт, А. Уласаў, генерал Кандратович.
(Працяг на ст. 4)

НАКІД СТРАТЕГІІ

(Працяг са стар. 2)

Сутнасць у тым, што трэба рашука адмовіцца ад геапалітычнай арыентацыі на Москву. Гэта арыентацыя досыць моцная ў беларускім народзе выключна ў тыму, што наш народ быў доўгія гады пазбаўлены сваіх праудзівай гісторыі. Ніколі за ўсю шматяковую беларускую гісторыю прамаскоўская арыентацыя не прыносіла нам ані каліва прагрэсу, парадку, цывілізаціі. Ані каліва! Усё было наадварот. У войнах Беларусі з Москвой мы страчвалі часам кожнага другога свайго насельніка. У Маскоўскіх старасховах трэба шукаць галоўныя помнікі ѹздыткі беларускай культуры і гісторыі. Москва вось ужо дэзвесце гадоў навязвае нам свае містычныя ідэі пераутварэнні съвету, выкарстоўвае нас як паддосьцільных трусоў, а зямлю нашу — як палігон для пастановы сваіх дэмографічных, навукова-тэхнічных і эканамічных авантураў. І ўсё гэта — пад трубным лёзунгом пра дружбу народаў, роўнасць і братэрства. Урэшце, ніякая іншая мова, а менавіта расейская навязаная беларусам замест іхніх ўласнай. Іншая рэч —

Эўропа, разам з якой Беларусь прайшла росквіт Рэнэансу, Эўропа, у якой Старабеларуская дзяржава часта бывала заканадаўцай мод у палітыцы, юрыспрудэнцыі, у дыскусіях часоў рэфармацыі. Эўропа, усе агрэсіі якой на Беларусь былі справакаваныя Москвой. Эўропа, якая і біла нас толькі тады і за тое, што мы становіліся часткай «трэйцяй Рымскай імперыі», якая прагнула навучыць съвет, як трэба жыць. Вядома, усё ня так проста, але сутнасна — усё так. Наша геапалітычная арыентацыя — Эўропа. Не Москва, бо гэта для падарванае Москвой жа Беларусі — канец. І не нэутралітэт, пра які гаворыць некаторыя адраджэнцы. Пры нашай цяперашній беднасці і бездапаможнасці неутралітэт у сучасным съвеце — абсурд. Мы і не заўважым як паміж Расеяй і Польшчай раптам не акажацца нікакай трэйцяй дзяржавы. Толькі хаўрус. Магчыма, хаўрус з аб'яднанай Нямеччынай, які нэутралізуе Польскія апэтыты на Беларусі. У беларуска-нямецкіх дачыненнях ёсьць чорныя страниці, але ёсьць і белыя, чаго ня скажаш пра книгу наших дачыненняў з Расеяй. Самы час адмовіцца і ад справакава-

ных Москвою непрыязні ў да летувісаў і да латышоў. Зь летувісамі мы ў вадной дзяржаве пражылі 500 гадоў і заўсёды вузлом нашага братэрства была Вільня — алтар нашай супольнай гісторыі і наших культур. У сёньняшні геапалітычнай сітуацыі летувісы Вільню могуць не ўтрымаць. Не ўтрымліб яе (каб хто даў) і мы. Толькі разам нам гэта пад сілу. Калі ж Вільню забярэ Польшча, тады й мы, і летувісы нават разам ня зможам вярнуць яе. Зусім реальная, што ўжо ніколі. Шкада, што ў цэлым адраджэнскае асяроддзідзе сёньня не гатоўвае нават да хаўрусу зь летувісамі. Істотна, што ў такай суполцы Беларусьмагла быць паддужэць, не рызыкуючы быць асіміляванай макнейшым хаўрусынікам, што ў хаўрусе зь любым іншым суседам было бы немагчыма... Так могуць выглядаць накіды да стратэгіі незалежнасці. Без адзінства нацыі і бяз сяброў на палітычнай арэне мы ўжо сёньня можам не здраджваючы беларушчыне, зъяніць сваю адраджэнскую актыўнасць на заняткі кактусаводствам.

Сяргей Паўлоўскі.

✓ 10

З КРОНІКІ

(начатак на стар. 3)
протагерэй Кульчыцкі, кс. Гадлеўскі,
П. Аляксюк, К. Гадыцкі-Цывірка і інш.

*
У Раду БНР кааптавана група беларускіх дзеячаў, што стаяць на платформе Беларускага Прадстаўніцтва. У гэтай групе ёсьць сацыялісты ўсходзейскага фасону і ёсьць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай інтэлігенцыі, духавенства і праваслаўнага і каталіцкага. У Раду Рэспублікі адразу ўвайшоў моцны «цэнтар», і цяпер праца над адбудаваннем БНР пойдзе моцнымі крокамі. Насколкі Рада пры яе чиста сацыялістичным складзе мела многа крытыкаў дабраахвотных і злых, настолькі цяпер — пры новым складзе зь беларускім моцным цэнтрам і левым крылом — маець можнасць быць працаздольнай. Правае крыло — зь беларускага нацыянальнага пагляду — будуць складаць нацыянальныя меншасці і цэнтральныя партыі. Патрабен некаторы час, каб фізіяномія Рады прыняла ясную форму. Цэнтар і левае крыло ўзаемна прытасуюцца: у нацыянальнай палітыцы ў іх будзе мала розніцы, у

сацыяльных спраўах больш ці менш да-
лекай будучыні захаваеца розыніца пунк-
ту пагляду. Мы дачакаліся вялікай
хвілі, калі беларусы зрабілі ядны нацыя-
нальны фронт. Цяжкі абавязак лёг ця-
пер на Раду Рэспублікі: трэба съязгнуць
Беларусь з тых карочоў, на каторыя сеў яе
дзяржаўны карабель.

*
Як глядзяць кіраунічныя беларускія эле-
менты незалежнай Беларусі на задачы
цяперашняга мамэнту, гэта найлепш
відаць зь менскіх беларускіх газет. Усе
яны абняты адным настроем, адной думкай
аб будаванні Беларускага гаспадарства.
З кожнага артыкулу, з кожнага радка
выяўляеца моцная вера ў спра-
вядлівасць сваёй справы, вера ў моц і
сілу беларускага народу, які ужо скра-
нуўся зь мёртвага пункту і шыбкімі кро-
камі даганяе іншыя дзяржаўныя народы.

*
На становішча старшыні Рады БНР вы-
стаўляюцца кандыдатуры А. Уласава,
А. Смоліча, А. Прушынскага і С. Рака-
Міхайлоўскага. Як кандыдатуру на
становішча старшыні Народнага Сак-
ратарыяту, каторы павінен узяцца за
утварэнне новага габінету, называюць
Язэпа Лёсіка, Рамана Скірмунта і інш.
Тымчасова сакратарыят складаеца з
гэткіх асоб: тымчасовы старшыня і сак-
ратар міжнародных спраў — Язэп Вар-
онка, сакратар унутраных спраў —
К. Езавітаў, прасьеветы — А. Смоліч, судоў —
Бялевіч, народнай гаспадаркі — Серада,
грашовых спраў — П. Крэчэўскі, апекі —
П. Бадунова, пошты і тэлеграфаў — А. Ка-
рач, земляробства — Т. Грыб, загадчык
спраў Сакратарыяту — Л. Заяц.

*
Гэтымі днямі ў Менск да Народнага Сакратарыяту прыбыла з Кіева делегацыя, складзеная з прадстаўніка Беларускай Арганізацыі на Украіне А. Галавінскага і прадстаўніка грамадзянска-культурнага клубу «Зорка» Я. Фарботкі. Дэлегаты прывезлі вестку, што Украінскі Урад фактычна признаў незалежнасць Беларусі. У Кіеве заснована «Беларуская Тарговая Палата» і «Беларуска-Украінскае Таварыства Збліжэння», да якога ўвайшлі гэткія украінскія дзеячы як праф. М. Грушэўскі, Яфрэмаў, Дзміtro Да-
рашэнка і інш.

*
19 красавіка адбылося першае афіцыйнае паседжанне прадстаўнікоў ураду Украінскай Народнай Рэспублікі і ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі дзеля разгляду справы ўстанаўлення ме-
жаў між абедзвыемі рэспублікамі. З боку УНР былі Ліхнякевіч, Сьвідэрскі і Пятроўскі, з боку ўраду БНР — Цывікевіч і Рак-Міхайлоўскі.

*
У Менск мае прыехаць супечыяльны паўнамоцтвік Украінскай Народнай Рэспублікі пры Народным Сакратарыяце БНР, прызначаны міністрам замежных спраў Украіны..

*
Народны Сакратарыят адведала дэлегацыя Наваградзкага і Рэчыцкага паветаў: п.п. В. Канстанцінаўскі, Ф. Лукашэвіч і Я. Клаўсіч. Дэлегаты адбылі нараду са старшынём Народнага Сакратарыяту Язэпам Варонкам, былі на паседжанні Рады БНР 21 красавіка.

5

6

N 10

* * *

14 красавіка адбылося паседжаньне Бабруйскай Беларускай Рады. Гутарка ішла аб сучасным становішчы і аб аллюсінах да Рады Беларускай Рэспублікі. У прынятай рэзалюцыі між іншым гаворыцца аб прызнаныі самабытнасці Беларусі і поўнай яе незалежнасці ад каго б то не было. Бабруйская Рада будзе падтрымваць Цэнтральную Беларускую Раду і Народны Сакратарыят ва ўсім, што яны ўчыняць, каб правесцы ў жыцьцё вышэй-сказанае. Далей у рэзалюцыі гаворыцца аб патрэббе паглыбленія нацыянальнай сывядомасці народу і злучэння ўсіх жывых сіл на грунты культурна-нацыянальнай работы дзеля адраджэння Беларусі. У канцы паседжаньня на мейсце А.Аўсяніка, пасланага за прадстаўніка ў цэнтральную Раду, выбраны Усыпенскі. Да выкананчага камітэту выбраны Шулякоўскі, Шурын, Мірановіч, Мазуровонак і Давідовіч. Аднаголосна прынята пастанова аб каантасці ў Раду ... Каліноўскага і Караваля.

*
У Адэсе арганізаваная Адэская Беларуская Рада (Тэрэшчанская вул. 20), каторая выдае штодзённую газету «Беларускі Весьнік». Да рады належала прадстаўнікі арганізацый беларускіх уче-качоў і былых вайсковых радаў на паўднёва-заходнім фронце.

*
Народны Сакратарыят БНР, разгледзеўшы рэфэрат старшыні свайго Язэпа Варонкі аб устанаўленыі дзяржаўнай пячаці Рэспублікі, аднадушна прыняў пропанову дакладчыка і зацвердзіў рэсунак пячаці, на якім паказана

пячаць беларуска-літоўскага князя Міндауга з пачатку XIII ст. (1242 — 1263). Усярэдзіне пячаці — рэсунак «Пагоні» на выпуклым квадратным арнаманце са старабеларускім узорам на бакох. Гуночка на кані — у трох зубцы, а на круглая. Навакол «Пагоні» ўкруг надпіс у стылі летапісаў: «Беларуская Народная Рэспубліка». Асобная камісія пры Народным Сакратарыяте займаецца цяпер спраўай аб устанаўленні дзяржаўнага штандару Рэспублікі.

*
Народны Сакратарыят БНР даручыў вядомаму знаўцу беларушчыны прафэсара Украінскага Універсітэту М. Даўнар-Запольскаму магчымы хутчэйшае ўларажынне сьпісу прафэсараў дзеля адкрыцця ў Менску дзяржаўнага Беларускага Універсітэту. Як паказвае праф. Даўнар-Запольскі, заніць катэдры ў Беларускім Універсітэце згадлісі прафэсары былых расейскіх універсітэтаў у Кіеве, Варшаве, Дорніце, а таксама маскоўскія і пецярбургскія прафэсары.

*
Паводле думкі адзінага выдатнага беларускага палітычнага дзеяча, у Менску будзе адкрытая асобная школа — Беларуская Грамадзка-Навуковая Калегія, каторая мае на мэце прыгатаваць дзязнаных і сывядомых у беларускіх спраўах працаўнікоў дзеля кіравання ладжанымі беларускімі грамадзкімі і адміністрацыйнымі ўстановамі. Поўны курс будзе трываць 2 месяцы. На першы курс будуць прыймацца асобы (бяз розніцы полу), каторыя скончылі прынамсі 6 класаў б. расейскіх сярэдніх школаў. Плата за на-вуку за ўвесь курс — 200 рублёў.

Навука будзе адбывацца паводле съпесы-яльнай сістэмы (гутаркі й рэптыцыі). Прайшоўшым курс з дазволу Народнага Сакратарыяту будуць даваць атэстаты, каторыя давацімуць некаторыя права і прывілеі пры паступленні на службу ва ўрадавых установах Рэспублікі.

*
Адкрытыя паводле думкі беларускай дзеля народнай праславеты пры менскай сталічнай думе Курсы Беларусазнаўства (Захараўская вул. 43) развязваюцца вельмі ўдала. На курсы запісалася ахвотнікаў шмат больш, чым можна было спадзявацца. У ліку лектараў — выдатныя беларускія палітычныя і культурныя дзеячы А. Смоліч (народны сакратар асьветы), Я. Варонка (старшыня Народнага Сакратарыяту), Я. Лёсік (рэдактар газеты «Вольная Беларусь»), прафэсар Масонюс, Ст. Лянкоўскі, Кодзіс, Косьцевіч, Аўсянік ды інш. Слухачы — самыя розныя: тут і людзі ўжо пажылія з універсітэцкімі атчкамі, малаграматныя дзяцюкі і супружныя б. зэсейскіх вышэйших школ, і г. д. Паводле нацыянальнасці — з юношамі, з дзяўчынамі, з бабушкамі, з дзедчынамі, з дзяцемі, з дзядзькамі, з вялікарусы, з палякамі, з парадку: жыды, вялікарусы, паляки, і іншыя.

*
У Кіеві прыняжджала дэлегацыя ад мазырскага павету, які на моцы п. 2 мірнай умовы далучаны да Украіны і цяпер уваходзіць у Валынскую губ. Дэлегацыя даведалася старшыні Рады народных міністраў укр. рэсп., каторому падала заяву, што ў Мазырскім павеце (Працяг на ст. 6)

6

7

(Пачатак на ст. 5)

жывуць толькі беларусы. П. Галубовіч з гэтым згледзіўся й сказаў, што павет мае быць далучаны на аснове самаазначэння жыхароў.

* * *

20 красавіка адбылося другое паседжанне прадстаўнікоў Беларускага і Украінскага ўрадаў у справе аб дзяржаўных межах. Галоўнае пытанне — канцовыя пункты на ўсходзе і захадзе. Украінская дэлегацыя пропануе лічыць заходнім пунктам Выганаўскае возера і намячае мяжу па паўночным баку ад чыгункі Пінск - Гомель. Старшыня Беларускай дэлегацыі пратэстуе супраць гэтага й кажа, што належнасць раёну Прыпяці да Беларусі — варунак, без каторага ня можа быць згоды. Паседжанье адкладаецца дзеля разгляду гэтага пытання ў камісіях.

* * *

Праф. М. Даўнар-Запольскі напісаў з прычыны абвяшчэння незалежнасці Беларусі перадавы артыкул у кіеўскай газэце «Беларускія слова», у якім між іншым кажа: «Лёсы зроблены! Вядлікі акт у жыцці нашага народу зьдзейсніўся: Беларусь абвешчана сваім часовым урадам незалежнай рэспублікай. Мы прадстаўляем нацюю адметную ад других народаў сваій мовай, этнографічнымі асаблівасцямі і агульным культурным укладам жыцця, утвораным гісторычна. Ужо адзін гэты варунак дае нам права на незалежнае дзяржаўнае існаванне. З гісторычнага боку мы прадстаўляем сабой нацюю, каторая толькі каля 150 гадоў была правінцыяй Расейскай імперыі. Да прылучэння да Расеі Беларусь перажыла трох перыяды гісторычнага жыцця. Да 14 веку яна складалася з некалькіх княстваў, меўшых кожнае значэнне незалежнага гаспадарства. У 14 ст. Беларусь самахоць злучылася з Літвой і да 1569 г. ўяўляла сабой незалежнае дзяржаўнае цэла. І пасля 1569 г., злучыўшыся актам Уніі з Польшчай, Беларусь настрыла сваіх сувэрэнных правоў, астаўчыся некалькі стагодзьдзяў фэдэратыўнай часткай аднае Рэчы Паспалітай — Польска-Літоўска-Беларускага гаспадарства. Яна не была правінцыяй Польшчы і захоўвала сваю дзяржаўнасць. Мы гісторычна звыклі да вольнага ўрадавання, адабранага ў нас Расея».

* * *

Сёлета 25 красавіка Беларускай дэлегацыі у Кіеве быў пададзены німецкаму паслу пры Украінскім урадзе мэмарыял, падпісаны А. Цвікевічам, проф.

М. Даўнар-Запольскім і П. Трамтовічам. У мэмарыяле гэтым між іншымі кажацца: «Калі б беларуская справа зацікавіла німецкага палітыка, то канкрэтна мы звязаліся б з свайго боку з гэткай пропазыцый: 1. Мы прасілі б прызнаць незалежнасць Беларусі і ўласнасць Рады й яе кааліцыйнага міністэрства. 2. Мы прасілі б установіць з майсцовымі німецкімі ўласціцамі гэткія адносіны, пры якіх наш урад мог бы зарганизаваць свае сілы, каб установіць сваю ўладу ва ўсходніх частцы Беларусі, цяпер занятыя большавікамі. 3. Разам з гэтым мы прасілі б аб захаванні Беларусі ў яе прыродных, гісторычных, этнографічных і эканамічных межах. Канкрэтна мы будзем прасіць аб захаванні за Беларусій Горадзеншчыны, цёку Прыпяці і м. Вільні».

* * *

13 траўня да Беларускага Народнага Сакратарыяту даведаліся прадстаўнікі Рэчыцкага земства М. Мяцельскі і Д. Гічык. Дэлегаты радзіліся з старшынём Народнага Сакратарыяту Я. Варонкам і народным сакратаром асветы А. Смолічам аб справе, злучанай з беларуска-украінскім пераговорам, а таксама аб справе арганізацыі сеткі беларускіх школаў і ўвядзення беларускай мовы ў школах ужо існуючых.

* * *

Зь ініцыятывы групы беларускіх дзеячоў закладаецца Беларуское Таварыства Чырвонага Крыжа, каторое цяпер вельмі патрэбна.

х х
Зь ініцыятывы Менскага Вучаніцкага Грамады закладаецца новае культурна-асветнае і спартыўнае таварыства сагайдакаў (Бой-Скаўты), каторага мэта фізичнае і маральнае гадаванне пад клічам «Няхай жыве Незалежная Беларусь!»

* * *

Як наказывае «Кіевская Мысль», члены дэлегацыі БНР С. Рак - Міхайлоўскі, А. Цвікевіч, і праф. М. Даўнар-Запольскі былі ў новага ўкраінскага міністра замежных спраў Васіленкі ў адбылі з ім нараду аб беларуска-украінскіх межах, беларускай тарговай палаце на Украіне і гандлёвых зносінах абездзюючых дзяржаў. Нягледзачы на заявы німецкіх, польскіх і аўстрыйскіх газэт, ніякіх пераговораў аб «беларуска-украінскай уніі» дэлегацыя ні з кім з членаў украінскага ўраду не вяла.

* * *

Камісія дзеля выпрацоўкі наказу апрацоўвае рэформу прадстаўніцтва ў Радзе БНР з тае прычыны, што чысленныя беларускія правінцыі рады дабіваюцца месца для сваіх дэпутатаў у Радзе. Рада з кожным днём здабывае ўсё болей і болей прыхільнасці з прычыны правільнасці ў цвёрдасці палітыкі, якую яна вядзе ад дня абавяшчэння незалежнасці Беларусі. Асабліва цягнуцца да Рады ўцекачы з Горадзеншчыны і Віленшчыны, спадзяючыся, што яна даб'еца злучэння ўсіх беларускіх земляў...

У рэдакцыю беларускай газэты СВАБОДА

Паважаны Сп. Рэдактар,

Маладая Беларуская Народная Рэспубліка ня мела часу на падгатаванье сваёй дастатковай вайсковай сілы, каб абараніць сваю нова-абвешчаную незалежнасць і была паноўна акупаваная маскоўскімі камуністычнымі імперыялістамі, каторыя паддалі Беларускі народ пад хвалі жудастых зьдзеек і масавага вынішчання з выключнай мэтай аслабіць Беларусь да ступеня няз-

дольнасці на самастойнае жыццё... Масавыя магілкі з дзесяткамі, калі ня з тысячамі тысяч, замардаваных ворагамі наявінных дзетак Маці-Беларусі раскіданыя па ўсіх куточках беларускай зямелькі съведчаць аб мардэрскай палітыцы гэнацыду акупантам. Аднак вораг пацярпеў паражку ў сваіх злачынных плянах зьнішчэння Беларускага народу — бо полныя Ідэі Незалежнасці Беларусі адзялі ярка гарыць і пашыраеца ў сэрцах Беларускіх патрыётаў, доказам чаго ёсьць сёньняшні паспяховы

нацыянальны ўздым на Беларусі і што запэўняе нас аб скорым і поўным ажыццяўленні таго Святога Ідэялу Незалежнасці Беларусі які быў абвешчаны Актам 25-га Сакавіка, 1918. Няхай жыве Вольная і Незалежная Беларусь!!!

З пашанай,
А. Алехнік
Генэральны Сакратар
Беларускай Акадэміі
ПІСТРАЛІИ

Дзень Незалежнасці ў Нью Джэрзі

Ад 1959 году 25 сакавіка — Дзень Незалежнасці Беларусі, быў абвешчаны Беларускім Днём у штаце Нью Джэрзі спачатку губэрнатарам Робэртам Б.Мэйнарам, а потым губэрнатарам Рычардам Дж.Х.юзам. Гэтай падзеі спрыяла актыўизация чыннасці беларускіх іміграцыйных колаў у Злучаных Штатах Амерыкі, і ў прыватасці у штаце Нью Джэрзі, а таксама разуменне уладамі універсальнасці Ідэі незалежнасці, права кожнай нацыі вырашаць свой уласны лёс, справядлівага змаганья беларускага народу за вызваленіе ад штучна створанай савецкай каляніяльнай систэмы. Яшчэ да пачатку 18 стагоддзя ў Злучаных Штатах з'явілася шмат беларускіх імігрантаў, многія з якіх былі палітычнымі ўцекачамі. Гэтых людзей не задавальнія заняпад у Рэчы-паспалітай Польшчы і Вялікім Княстве Літоўскім. Пазней іх лік павялічыўся за кошт тых людзей, якія ўзделычалі ў шматлікіх паўстаньнях супроты Расей ў 19 стагоддзі. Тадэвуш Касцюшко, сын Беларусі, які нарадзіўся ў Мерахойшчыне, што каля Слоніму, прыехаў у гэту краіну ў 1776 годзе. Ен вызнаныўся ў Рэвалюцыйнай вайне, набыў ступень брыгаднага генэрала, за сваю службу атрымаў падзяку ад Кангресу Злучаных Штатаў. Пад час і пасля вайны, выконваючы свае абавязкі, ён штораз апынаўся ў многіх месцах Нью Джэрзі, такіх як Камден, Прынстан і Рарытан, якія на кароткі час становіліся яго прытулкам. Вялікая іміграцыя з Беларусі ў Злучаныя Штаты почалася прыблізна ў 1880 годзе і працягвалася да 1-й Съветнай вайны. У першую чаргу гэтая іміграцыя стала вынікам пагаршэння эканамічнага становішча на Беларусі, хоць яя менш важная была роля работ, адведзеная беларусам у іхній уласнай краіне. Треба зазначыць, што ў 1859 годзе друкарства на беларускай мове было абвешчанае па-за законам. Па ацэнках розных крыніцаў за гэты адцінак часу Беларусь пакінула ад паўмільёну да аднаго мільёну людзей. Вялікім колькасцям імігранты з гэтага часу рассяяліся ў мястах і мястечках Нью Джэрзі. Яны сталі хвермерамі, рамеснікамі і гандлярамі. Яны збудавалі заводы і цэрквы. Сяньня можна адшукаць шмат малых заводоў, якія так гарыщацца Нью Джэрзі, што пабудавалі імігранты з Беларусі. Большасць праваслаўных цэркваў усходніяя абраду, шмат касцёлаў і сінагогаў пабудавалі імігранты з Беларусі. Давід Сарноф, старшыня Рады дырэктароў Амерыканскай Рады-карпаратыўнай яе быў прэзыдэнт, з'яўляецца выбітным прадстаўніком гэтага групы імігрантаў з Беларусі. Ен нарадзіўся ў 1891 годзе ў Узьлені, што ля сталіцы Беларусі, Менску, і прыехаў у Злучаныя Штаты ў 1900 годзе. Ен зрабіў глыбокі адбітак на жыцці гэтага краіны як зачынальнік систэмы радыё і тэлевізіі, праслужыў з адзнакамі падчас 2-е Съветнае вайны пад камандаю генэрала Эйзэнхаўара, набыў ступень брыгаднага генэрала. Дасьледчы і вытворчы пабудовы Амерыканскай Рады-карпаратыўнай — адметная рыса краявіду штата Нью Джэрзі. Пасля 2-е Съветнае

вайны ў Злучаныя Штаты прыбыла новая вялікая група імігрантаў з Беларусі, многія з каторай асели ў Нью Джэрзі. Найвялікшыя групы пасяліліся ў Саут Рывар, Пасаік і Нью Бранзуік. У многіх аспектах гэтыя імігранты розніліся ад тых, што прыехалі раней. Галоўным чынам гэта былі палітычныя ўцекачы, з усьведамленнем сваёй беларускай спадчыны, адданыя справе вызваленія Беларусі ад замежнага дамінанты. У адрозненіі ад дагэтулешніх імігрантаў яны адразу пачалі ладзіць грамадзкія, дабрачынныя і рэлігійныя згуртаваніні, галоўнаю мэтаю якіх была дапамога беларускім імігрантам у справе ўладкавання ў новых умовах жыцця і захавання культуры і традыцыяў сваёй краіны. Злучаныя Штаты прапанавалі ім неабмежаваныя мажлівасці. Др. Яўген Вярбіцкі, былы жыхар Нью Бранзуіка, стаў вядомым біяхемікам, яго імя занесена ў сілік Амерыканскіх Мужоў Навукі. Ен часта чытае лекцыі ў гэтай краіне і за мяжой. Ен быў членам дасылчай групы міністэрства сельскага гаспадаркі Амерыкі. Сп. Барыс Кіт із Саут Рывару стаў экспертом па ракетным паліве; ён быў сааутарам многіх кніг па гэтай тэме. Нью Бранзуік стаў домам і для правялебнага Язэпа Германовіча, значкамітага беларускага каталіцкага съвітара, які 20 гадоў прысьвяціў місіянству ў Манджурыі, а 10 гадоў правёў у канцэнтрацыйных лягерах ў Сібіры. У 1962 годзе ён выдаў кніжку пад назовам «Кітай, Сібір, Москва». Зараз Беларусь стаеца больш вядомай ва ўсім съвеце, чымся дагэтуль. Толькі на другой сесіі 88 Кангресу 30 кангрэсменаў палічылі патрэбным з'яўрнуцца да з'езду з нагоды 46 Угодкай Дэкларацыі Незалежнасці Беларускага Народнага Рэспублікі. Сярод іх прадстаўнікі штата Нью Джэрзі Мілтан В. Глен, Джэймс С. Аўчынклес, Чарльз С. Джоўлсан, Дамінік В. Даніэльс ды Пітар В. Родына. Ніжэй падаюцца скарочаныя прамовы мянаваных Кангрэсменаў, узятыя з кнігі «Congressional Record» (Працэдура і спрэчкі 88-ага Кангресу, Другой Сесіі).

ШАНОЎНЫ МІЛТАН В. ГЛЕН: Сп. старшыня, я спачуваю ўсім нацыям, заняволеным Расейскім камунізмам, і выкарыстоўваю гэтую мажлівасць, каб аддаць належнае беларускаму народу ў дзень яго незалежнасці, 25 сакавіка 1918 года гэтага адважных людзей абвесьцілі незалежнасць, стварыўшы дэмакратычную рэспубліку. Нягледзячы на ўсе ахвяры, маладая Беларуская дзяржава не змагла захаваць сваю незалежнасць пад усьцікам бальшавіцкіх сілаў. Новая Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, створаная на яе месцы і акупаваная савецкімі сіламі застаеца сяньня безаблічнай, адміністрацыйнай рукой Маскоўскага ўраду, які не адпавядае надзеям беларускага народу. Намаганьні Масквы па выкараненіі беларускага нацыянальнага духу праваліліся. Беларусы не адмовіліся ад імкнення аднавіць дэмакратычны ўрад, увасоблены ў Рэспубліцы, якую Саветы задушылі ў 1920 годзе...

ШАНОЎНЫ ДЖЭЙМС С. АУЧЫНКЛЕС Сп. Старшыня, сяньня мы адзначаем нацыянальнае съвіта — Дзень Незалежнасці Беларусі, рэспублікі, якую захапіла й зняволіла камуністычная Расея, пазбавіла волі й зрабіла пешкай ў сваіх руках. Апрача ўсіх цяжкасцяў гэтага мужнага людзі, адданыя сваім традыцыям, па-ранейшаму прагнучы волі й свабоды. Іхні дух падтрымлівае веру ў тое, што ідэя незалежнасці ніколі не памрэ, і ў гэты дзень яны зноў выказваюць свою рашучасць адрадзіць Беларускую Народную Рэспубліку, свабодную ад панаваньня тыранаў.

ШАНОЎНЫ ЧАРЛЬЗ С. ДЖОУЛСАН

...Хаця незалежнасць, абвешчаная 46 год таму, доўга не пратрывала, і ўжо ў 1921 годзе незалежнай Беларусі ня стала, але неўміручая ідэя незалежнасці па-ранейшаму жыве ў сэрцы беларускага народу. Сяньня яны мараць аб дні, калі згіне ненавісны камуністычны рэжым, і яны зноў у сваёй Бацькаўшчыне ўдыхнуць свежае паветра свабоды. Мне вельмі ўсьцешна далучыцца да амэрыканцаў беларускага паходжання ў съвітваныні Дня Незалежнасці Беларусі.

ШАНОЎНЫ ДАМИНІК В. ДАНІЭЛЬС

Сп. Старшыня, так званая «свабодная» Беларуская Рэспубліка, якая застаеца ў складзе Савецкага Саюзу, стаіць жывым съведчаньнем таго, што значыць свабода пры камунізме. ...З пункту гледжання камунізму асоба падпарадкованая дзяржаве. Камуністычная дактрина не признае свабоднага выбару асобы будаваць сваё ўласнае жыццё паводле абраниага ўзору. І нідзе ў съвеце не правяліся так яскрава ненатуральнае, пачварнае заняволеніе асобы, як у дачыненіях Савецкага Саюзу да Беларусі...

ШАНОЎНЫ ПІТАР В. РОДЫНА:

...Штогод у дзень 25 сакавіка адзначаюцца ўгодкі, якія маюць вялікое значанье для амэрыканскіх грамадзянаў беларускага паходжання, а таксама для ўсіх беларусаў як у краінах вольнага съвету, так і ў самой Беларусі, якая дагэтуль застаеца акупаванай савецкай Расеяй. ...У мінулым Беларусь была незалежнай краінай і адыгрывала важную ролю ў сярэдневечнай гісторыі Усходняе Эўропы. Беларусь узьнікла ў раннім сярэдневеччы ў выглядзе Полацкага, Смаленскага, Тураўскага ды іншых княстваў. Пазней яна ўзьядналася і стала вядомай як Вялікае Княства Літоўскае. У 1795 годзе гэтую краіну гвалтоўна інкарпаравала ў свой склад Расейская Імперыя. Аднак беларусы без упынку намагаліся аднавіць сваю незалежнасць. Важнаю спробаю з'яўляюцца падзеі 1812 году пры судзейні Напалеона і пазней, у 1863 годзе, узброеная паўстаныні пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Рэвалюцыя 1917 году ў Расейі прапанавала новую мажлівасць аднавіць сваю незалежнасць, аднак беларусы не змагла захаваць сваю незалежнасць пад усьцікам бальшавіцкіх сілаў. Новая Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, створаная на яе месцы і акупаваная савецкімі сіламі застаеца сяньня безаблічнай, адміністрацыйнай рукой Маскоўскага ўраду, які не адпавядае надзеям беларускага народу. Намаганьні Масквы па выкараненіі беларускага нацыянальнага духу праваліліся. Беларусы не адмовіліся ад імкнення аднавіць дэмакратычны ўрад, увасоблены ў Рэспубліцы, якую Саветы задушылі ў 1920 годзе...

...Пазней, 25 сакавіка 1918 года Рада Беларускай Народнай Рэспублікі ўхваліла Трэцюю Устаноўчую Грамату і Урачыста абвесьціла незалежнасць

(Працяг на стар. 8)

СТАТЫСТЫКА СВЯТОЧНАЯ

На пытаньне адказаў 100 чалавек, прадстаўленыя ўсе сацыяльныя й узроставыя групы, 59% жанчыны; 53% аптынных маюць вышэйшую й няпоўную сярднюю адукацыю, 41% — сярдніе й сярдніе-спецыяльнае, 6% — няпоўнае сярдніе.

1. Ці ведаецце Вы, што 25 сакавіка 1918 года ў Менску была абвешчаная БНР?

Так — 24%; Не — 76%.

2. Вашыя адносіны да гэтых даты?

- а) лічу гэты дзень вялікім съятам для ўсяго народа Беларусі — 18%;
- б) гэтае съята патрэбнае, асабліва ў нашай рэспубліцы, дзе многія пра яго ня ведаюць — 37%;
- в) не лічу гэтую дату за съята, (большасць рэспандэнтаў лічылі гэтае пытанне правакацыйным) — 8%;
- г) мянэ гэта не хвалюе — 15%;
- д) цяжка адказаць — 22%.

3. Як Вы думаеце, чаму гэты дзень шырока не адзначаецца ў Беларусі?

- а) таму, што народ ня ведае сваёй гісторыі — 19%;
- б) таму, што ўлада знаходзіцца ў руках камуністаў — 16%;
- в) таму, што вялісія палітыка русіфікацыі — 15%;
- г) таму, што афіцыяльныя ўлады не дазваляюць — 12%;
- д) таму, што ён не звязаеца съятам для беларускага народу — 9%;
- е) цяжка адказаць — 29%.

4) Назавіце, калі ласка, дату ўтварэння БССР?

Слушныя адказы далі — 22% рэспандэнтаў; Няслушныя (ці зусім ня ведаюць) — 78%

СВАБОДА

Дзень Незалежнасці ў

(Працяг са стар.7)

Беларусі. Узброенія сілы Савецкай Расей з усходу й Польшчы з захаду напалі на маладую Беларускую дзяржаву й падзялілі яе тэрыторыю паміж сабой. Слуцкае ўзброеное паўстаньне 1920 года было адной са спробаў абараніць незалежнасць Беларусі. Аднак Беларускія войска было люта раздаўлена арміяй Савецкай Расей. ...На Беларусі поўным ходам ідзе русіфікацыя. Расейская Камуністычная партія і Урад мае на мэце поўнае зыліцце ўсіх нерасейскіх народаў у адзіны савецка-расейскі народ. Беларусаў русіфікуюць расейскія школы, расейскія газеты й кнігі, расейскія чыноўнікі. ...Ва ўсіх галінах жыцця для беларусаў прыгнёт выцясьніў свабоду. Але хаяця яны ўжывуць пад гэтым яром, яны захавалі ў сваіх сэрцах надзею на волю. Злучымся ж з тымі, хто застаецца там, іх сваякамі й нашчадкамі тут у малітве, што гэта надзея хутка зьдзейсніцца..

ДЭКЛАРАЦІЯ

ПАКОЛЬКІ, 25 дня сакавіка 1918 года, дэмакратычна абраная Нацыянальная Асамблея абвесьціла Беларусь вольнай і незалежнай рэспублікай; і ПАКОЛЬКІ, хаяці рэспубліку захапілі сілай зброя расейскія камуністы, але суп-

раціўленыне беларускага народу гэтому рэжimu ніколі не спынялася, і мільёны беларускіх патрыётаў паранейшаму спадзяюцца вярнуць сваёй Бацькаўшчыне незалежнасць і дэмакратыю; і ПАКОЛЬКІ, супраціўленыне беларускага народу паўсядна натхняе прыхільнікаў свабоды й дэмакратыі і заслугоўвае спагады, маральны і матэр'яльны падтрымкі ўсяго вольнага съвету; і

ПАКОЛЬКІ, тысячи грамадзянаў беларускага паходжання, жыхароў Нью Джэрзі, адзначаюць 46 ўгодкі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі;

Пагэтаму я, Рычард Дж. Х'юз, Губэрнатар Штата Нью Джэрзі, абвяшчаю гэтта

СЕРАДУ, 25 САКАВІКА, 1964 г.
БЕЛАРУСКІМ ДНЕМ у Нью Джэрзі і патрабую з гэтай нагоды адпаведных урачыстасцяў.

Маёй рукой напісаны і зацверджана Вялікай Пячаткай Штата Нью Джэрзі, сакавіка, дзесятага дня, года адна тысяча дзесяцьцьшасці зоркіх зорак, чацьвертага ад нараджэння Спадара Бога і сто восемдзесят восьмага ад незалежнасці Злучаных Штатаў.

/подпіс/ Губэрнатар

Даславыя матэрыялы рэдакцыя не рэцензуе і не вяртае. Думка вўтараў не абавязкова супадзе з меркаваннем рэдакцыі.

Піцэндз № 10. Афс. друк. Друкарня МАУ

Рэдакцыйная рада: А.Гуркоў,

С.Дубавец,

П.Жук, В.Корзун, А.Крыштаповіч,

А.Лапценак, С.Харэўскі.

Выдавец П.Жук.

АЎТАР СЛОВАУ ГІМНА
КРАУЦОЎ МАКАР

Мы выйдзем шчыльнымі радамі
на волны родны свой простор,
хай воля вечна будзе з намі,
а гвалту мы дамо адпор.

дамо адпор.

Няхай жыве магутны, съмелы
наш беларускі родны дух,
родны дух,
штандар наш бел-чырвона-белы
пакрыі сабой народны рух.

На бой за шчасьце і за волю
народу славінага свайго,
браты, цярнелі мы даволі
на бой усе да аднаго,
да аднаго.

Імя і сілу беларуса
няхай пачуе й бачыць той,
хто съмее нам нясыці прымусы
і першы выкліча на бой!

Браты да шчасьця мы падходзім,
хай гром грыміць яшчэ мацней,
ў крывавых муках мы народзім
жыцьцё Рэспублікі свай,

жыцьцё Рэспублікі свай!